

**ПЕРАЛІК ГАЗЕТ І ЧАСОПІСАЎ
ДУК "КАРЭЛІЦКАЯ РАЁННАЯ БІБЛІЯТЭКА"
НА ІІ КВАРТАЛ 2021 ГОДА**

ГАЗЕТЫ Рэспублікі Беларусь

Аргументы і факты

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Жухавіцкая сельская бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Варанчанская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Цырынская сельская бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

Газета пенсионера

Бібліобус

Гродзенская праўда

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Красненская сельская бібліятэка

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Жухавіцкая сельская бібліятэка

Турэцкая сельская бібліятэка

Палужская сельская бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Варанчанская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Цырынская сельская бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

Глобус

Бібліобус

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Турэцкая сельская бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

Детективная газета XXI века

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Детская газета

Райцаўская сельская бібліятэка

Досуг пенсионера

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Варанчанская сельская бібліятэка

Друг пенсионера

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка

Бібліобус

Турэцкая сельская бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Цырынская сельская бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

Женская газета

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Турэцкая сельская бібліятэка

Палужская сельская бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Варанчанская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Цырынская сельская бібліятэка

Житейская газета

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Звезда

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Здравушка

Турэцкая сельская бібліятэка

Палужская сельская бібліятэка

Знамя юности

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка
Райцаўская сельская бібліятэка

Зорька

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка
Мірская гарпасялковая бібліятэка

Краязнаўчая газета

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Культура

Аддзел бібліятэчнага маркетынга ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»
Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»
Мірская гарпасялковая бібліятэка

Літаратура і мастацтва

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Мудрые советы

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Народная газета

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Пенсионерская зорька

Бібліобус

Переходный возраст

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Полосатая газета

Турэцкая сельская бібліятэка

Почтенный возраст

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Приусадебное хозяйство

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Полюмя

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»
Карэліцкая дзіцячая бібліятэка
Мірская гарпасялковая бібліятэка
Красненская сельская бібліятэка
Малюшыцкая сельская бібліятэка
Ярэміцкая сельская бібліятэка
Жухавіцкая сельская бібліятэка
Турэцкая сельская бібліятэка

Палужская сельская бібліятэка
Райцаўская сельская бібліятэка
Варанчанская сельская бібліятэка
Аюцавіцкая сельская бібліятэка
Цырынская сельская бібліятэка
Лукская сельская бібліятэка

Родительский дом

Бібліобус

Рэспубліка

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Сельская газета

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Советская Белоруссия

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Палужская сельская бібліятэка

Советчица

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Сенсація

Бібліобус

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Тайна души

Бібліобус

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Турэцкая сельская бібліятэка

Варанчанская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Цырынская сельская бібліятэка

Шапокляк

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Красненская сельская бібліятэка

Цырынская сельская бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

7 дней

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Красненская сельская бібліятэка

Хозяюшка

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Частный детектив

Бібліобус

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Турэцкая сельская бібліятэка

ЧАСОПІСЫ **Рэспублікі Беларусь**

Азбука вязання

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Алеся

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліятэка прапануе

Аддзел бібліятэчнага маркетынга ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Беларускі гістарычны часопіс

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Бярозка

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Вожык

Бібліобус

Волшебный

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Палужская сельская бібліятэка

Волшебный светлячок

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Красненская сельская бібліятэка

Вяжем кручком

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Вясёлка

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

Гаспадыня

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК “Карэліцкая раённая бібліятэка”

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Красненская сельская бібліятэка

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Турэцкая сельская бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Варанчанская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Цырынская сельская бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

Девчонкі

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Варанчанская сельская бібліятэка

Делаем сами

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Палужская сельская бібліятэка

Варанчанская сельская бібліятэка

Добры сосед

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Турэцкая сельская бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Доброго здоровья +Сам себе скорая помощь (комплект)

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Домашние цветы

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Домашний

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Домашний любимец

Бібліобус

Домашняя кухня (комплект)

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Жевжик

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Зайкина школа+ Сказка на ночь

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Здоровье пенсионера

Бібліобус

Варанчанская сельская бібліятэка

Здоровье пенсионера + Рецепты от Алёнки

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Здоровье и успех

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Золотые рецепты

Бібліобус

Календарь советов

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Кем быть?

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Когда ты один дома

Бібліобус

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Палужская сельская бібліятэка

Когда ты один дома+Развлекательный каламбур

Райцаўская сельская бібліятэка

Ксюша (комплект)

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Красненская сельская бібліятэка

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Палужская сельская бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Кудесница

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Жухавіцкая сельская бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Цырынская сельская бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

Лукошко идей

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Магазин здоровья

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Цырынская сельская бібліятэка

Мастерица

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Матуліна сонейка

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Милая

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка
Ярэміцкая сельская бібліятэка
Райцаўская сельская бібліятэка
Варанчанская сельская бібліятэка
Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Мишутка

Красненская сельская бібліятэка

Народный доктор

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Турэцкая сельская бібліятэка

Палужская сельская бібліятэка

Наша кухня

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Нёман

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Непоседа

Варанчанская сельская бібліятэка

Однако, жизнь

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Красненская сельская бібліятэка

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Жухавіцкая сельская бібліятэка

Турэцкая сельская бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Варанчанская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Цырынская сельская бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

Поделись советом

Бібліобус

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Познайка

Райцаўская сельская бібліятэка

Полымя

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Право.by

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Рецепты от Алёнки

Бібліобус

Рюкзачок (комплект)

Бібліобус

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Жухавіцкая сельская бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

Сад, огород, кормилец, лекарь +Календарь советов

Бібліобус

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Турэцкая сельская бібліятэка

Варанчанская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Цырынская сельская бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

Садовод и огородник

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Садовый дизайн

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Сваты

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Турэцкая сельская бібліятэка

Палужская сельская бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Варанчанская сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Цырынская сельская бібліятэка

Сваты заготовки

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Сваты на даче

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Сваты на кухне

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Лукская сельская бібліятэка

Сваты на пенсии

Бібліобус

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Сказка на ночь

Турэцкая сельская бібліятэка

Стрекоза

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка

Райцаўская сельская бібліятэка

Цырынская сельская бібліятэка

Счастливая и красивая

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Семья

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Ярэміцкая сельская бібліятэка

Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Тетя Соня

Бібліобус

Хозяин

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус

Мірская гарпасялковая бібліятэка

Малюшыцкая сельская бібліятэка

Палужская сельская бібліятэка
Райцаўская сельская бібліятэка
Аюцавіцкая сельская бібліятэка
Цырынская сельская бібліятэка
Лукская сельская бібліятэка

Цветок

Бібліобус
Карэліцкая дзіцячая бібліятэка
Мірская гарпасялковая бібліятэка
Аюцавіцкая сельская бібліятэка

Юный спасатель

Карэліцкая дзіцячая бібліятэка
Мірская гарпасялковая бібліятэка
Варанчанская сельская бібліятэка
Лукская сельская бібліятэка

Я на пенсии

Бібліобус
Ярэміцкая сельская бібліятэка
Аюцавіцкая сельская бібліятэка
Лукская сельская бібліятэка

1000 советов

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

Бібліобус
Палужская сельская бібліятэка

1000 советов дачнику

Бібліобус
Ярэміцкая сельская бібліятэка
Аюцавіцкая сельская бібліятэка

1000 советов + Здоровая семья. Советы от А до Я

Бібліобус
Ярэміцкая сельская бібліятэка
Варанчанская сельская бібліятэка
Аюцавіцкая сельская бібліятэка

1000 советов кулинару

Чытальная зала аддзела інфармацыі і абслугоўвання ДУК «Карэліцкая раённая бібліятэка»

3\9 царство + Непоседа

Бібліобус
Карэліцкая дзіцячая бібліятэка
Мірская гарпасялковая бібліятэка
Малюшыцкая сельская бібліятэка

Турэцкая сельская бібліятэка
Палужская сельская бібліятэка
Райцаўская сельская бібліятэка
Цырынская сельская бібліятэка